

1 Беларусь 1

6.25 «Існасць». 6.50, 21.45 Меладрама «Адна хлусня на дваіх». 1—4-я серыі (12+).

2 Беларусь 2

7.00 Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+). 8.35, 21.55 «Тэлебарометр».

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры». 8.00, 14.00, 20.15 Навіны культуры.

10.55 «Спявае Беларусь». 11.45 «Дзяржаўная граніца». Маст. фільм «Смяротны ўлоў» (12+).

5 Беларусь 5

6.40, 21.40 Фігурнае катанне. Чэмпіят свету. Танцы на лёдзе.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».

16.20 «100 імянаў Беларусі». «Аляксандр Чыжэўскі. Паланёны сонцам» (12+).

СТБ

6.05 «Жывая тэма» (16+). 7.45 «Анфас».

МІР

6.00 «Даведнік. Урал. Экстрэмальныя віды спорту» (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Беларусі». 10.00 «Сто да аднаго» (12+).

12.15 Маст. фільм «Адагрэй маё сэрца» (12+). 14.15 Маст. фільм «Жанаты халасцяк» (0+).

НТБ—Беларусь


5.55 «Астрапрагноз». 6.00 Terra incognita. Беларусь невядома (6+).

8 канал

7.00, 18.55, 21.15, 1.50 «Надвор'е». 7.05 М/ф «Баранчык Шон».

ВТВ ВТВ

6.05, 21.00 Серыял «Дзяўчынкі не здаюцца» (16+).



18.10 Серыял «Кухня» (16+). 22.00 Камедыя «Хлопчыкам гэта падабаецца» (12+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.

10.15 «Назіральнік». 11.10, 1.40 ХХ стагоддзе. «Чароўны ліхтар».



5.55, 16.00, 22.00, 0.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 3.00, 4.30 Біятлон. Чэмпіят свету.

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.05 Мой хлопчык (12+). 8.20 Браты Блюз 2000 (16+).

ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Каралёў (12+). 8.40 Суперменеджар, або Матэка лёсу (16+).

12.20, 17.45 «Варажбітка» (12+).

National Geographic

0.20, 13.30 Асушыць акіян (16+). 1.10, 4.20, 9.35 Закінутыя скарбы Егіпта (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.05 Мой хлопчык (12+). 8.20 Браты Блюз 2000 (16+).

Discovery

8.00, 16.00, 22.00 Махінатары (12+). 9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Круты цюнінг (12+).